

# Статут фонду “Беларусы ў Лодзьскім”

## Разьдзел I

### АГУЛЬНЫЯ ПАСТАНОВЫ

#### §1

Заснавальнікі, названыя ў далейшым «Фундатары», заяўляюць, што яны ствараюць фонд пад назвай «Беларусы ў Лодзьскім», далей названы «Фонд», які будзе дзейнічаць у адпаведнасьці з палажэньнямі закона ад 6 красавіка 1984 г. аб фондах (Заканадаўчы веснік ад 2018 г., п. 1491) і палажэньнямі гэтага Статута.

---

#### §2

1. Фонд з'яўляецца юрыдычнай асобай.

---

2. Фонд можа выкарыстоўваць адметны графічны знак і эквіваленты сваёй назвы на замежных мовах.

---

3. Фонд знаходзіцца ў падпарадкаваньні міністра замежных спраў. -

#### §3

Тэрмін дзеяньня Фонду неабмежаваны.

---

#### §4

1. Месца знаходжаньня Фонду - Лодзь.

---

2. Фонд дзейнічае на тэрыторыі Рэспублікі Польшча і за яе межамі. -

3. Фонд можа ствараць філіялы і іншыя арганізацыйныя адзінкі ў краіне і за мяжой згодна адпаведным палажэньням

заканадаўства Польшчы ці трэцяй краіны.

---

4. Фонд можа быць сябрам арганізацыі з аналагічным профілем дзейнасьці.

---

## §5

Статутныя мэты Фонду ўключаюць дзейнасьць у наступных галінах:

1) дапамога людзям, якія пражываюць у Беларусі, людзям, якія прыбылі ў Польшчу з Беларусі, грамадзянам Беларусі і нацыянальнай меншасці беларусаў, якія пражываюць у Польшчы; у прыватнасьці, дапамога ў працаўладкаваньні, скіраваньне на адпаведныя кансультацыі альбо іншыя інтэграцыйныя мерапрыемствы;

---

2) інтэграцыя беларускай дыяспары ў Лодзі, Польшчы і сьвеце; -----

3) распаўсюджваньне і абарона правоў і свабод чалавека, а таксама грамадзянскіх свабод у Беларусі і ў беларускай дыяспары ў Польшчы і ў сьвеце, а таксама мерапрыемствы, якія падтрымліваюць развіцьцё дэмакратыі;

---

4) арганізацыя і падтрымка адукацыйных, забаўляльных, асьветных і культурных мерапрыемстваў і ініцыятыў;

---

5) падтрымка праектаў іншых няўрадавых арганізацый, накіраваных на дапамогу беларусам у Польшчы, Беларусі і ва ўсім сьвеце;

---

6) процідзеяньне адносінам нецярпімасьці, ксенафобіі і расізму; -----

7) падтрымка дзейнасці на карысьць еўрапейскай інтэграцыі і развіццё кантактаў і супрацоўніцтва паміж супольнасцямі; -----

8) падтрымка дзейнасці па падтрымцы развіцця мясцовых суполак і супольнасцей;  
-----

9) прапаганда ідэі грамадзянскай супольнасці;  
-----

10) ініцыяванне і ажыццяўленне супрацоўніцтва з замежнымі структурамі, з асаблівым акцэнтам на дзяржавы-нацыі, якія існуюць на тэрыторыі былой першай Рэчы Паспалітай, г.зн. тэрыторыі былой Кароны Каралеўства Польскага і Вялікага Княства Літоўскага. -----

## §6

Фонд дасягае сваіх мэтаў праз:  
-----

1) дапамогу людзям, якія застаюцца ў Беларусі, людзям, якія прыбылі ў Польшчу з Беларусі, грамадзянам Беларусі і нацыянальнай меншасці беларусаў, якія пражываюць у Польшчы, у прыватнасці, шляхам кансультацый, фінансавай падтрымкі, дапамогі ў пошуку працы, арганізацыі псіхалагічнай дапамогі, арганізацыі юрыдычнай дапамогі і іншыя віды дапамогі; -----

2) арганізацыю і ўдзел у мерапрыемствах па папулярызацыі культуры;  
-----

3) арганізацыю і падтрымку сацыяльных кампаній;  
-----

4) супрацоўніцтва з дзяржаўнымі ўстановамі, прадпрыемствамі, фізічнымі асобамі і няўрадавымі арганізацыямі; -----

5) правядзеньне дасьледаваньняў і кансультацый, апрацоўку дакладаў і аналізаў;  
-----

6) арганізацыю і прасоўваньне культурна-мастацкіх мерапрыемстваў і ініцыятыў;  
-----

7) маніторынг і высновы аб дзейнасьці органаў дзяржаўнага кіраваньня ў галіне статутных задач;  
-----

8) прэзентацыю каментараяў, меркаваньняў і пазіцый у сродках масавай інфармацыі;  
-----

9) удзел у судовых і адміністрацыйных працэсах па пытаннях, якія тычацца статутных задач;  
-----

10) арганізацыю сходаў, трэнінгаў, канфэрэнцый, дыскусій, лекцый, конкурсаў, выставаў і іншых формаў;  
-----

11) стварэньне сайта і старонак на сайтах сацыяльных сетак;  
-----

12) збор і складаньне архіва ўласнай дзейнасьці і асобных пытанняў у галіне публічнай, грамадскай і культурнай дзейнасьці; -----

13) выдавецкую і журналісцкую дзейнасьць, уключаючы выданьне кніг, гістарычных дасьледаваньняў, каталогаў з выставаў, мапаў і г.д.;

14) вядзеньне прадпрымальніцкай дзейнасьці ў арганізацыйна адасобленай форме ў памерах, якія выкарыстоўваюцца для дасягненьня статутных мэтаў Фонду; прыбытак ад эканамічнай дзейнасьці цалкам выдзяляецца на рэалізацыю статутных задач. -----

1. Фонд праводзіць грамадска карысную дзейнасьць у значэньні Закона ад 24 красавіка 2003 года аб дзейнасьці для грамадскай карысьці і валанцёрстве, бясплатна і за плату.  
-----

2. Фонд можа ствараць пасьведчаньні, узнагароды, нагрудныя знакі і ўручаць іх разам з іншымі ўзнагародамі і адзнакамі фізічным і юрыдычным асобам, заслужаных перад Фондам, якія ўнеслі свой уклад ў дасягненьне мэтай Фонду.  
-----

## Разьдзел II

### УЛАСНАСЬЦЬ І ДАХОДЫ ФОНДА

#### § 8

1. Уласнасьць Фонду складаецца з заснавальнага ўнёску, які фінансуецца Фундатарамі ў роўных памерах, у суме роўным 2 000,00 злотых (дзве тысячы злотых), і іншай маёмасьці, набытай Фондам у працэсе яго дзейнасьці.  
-----

2. На правядзеньне гаспадарчай дзейнасьці Фонду выдзяляецца з сумы, названай ў п. 1, сума 1000,00 злотых (адна тысяча злотых). -----

#### § 9

1. Даходы Фонду паступаюць з:  
-----

а) платнай грамадска карыснай дзейнасьці;  
-----

б) ахвяраваньняў, спадчыны, завяшчаньняў;  
-----

в) датацый, субсідый і грантаў;  
-----

г) публічных збораў;  
-----

д) даходаў ад маёмасці і маёмасных правоў Фонду;  
-----

е) адсоткаў і банкаўскіх укладаў;  
-----

ж) гаспадарчай дзейнасці;  
-----

з) сродкаў, пералічаных з 1% падаходнага падатку ад фізічных асобаў.  
-----

2. Усе даходы, атрыманыя Фондам, накіроўваюцца выключна на  статутную  дзейнасць.  
-----

3.  Фонд  не  можа:  
-----

а) прадастаўляць пазыкі альбо забяспечваць абавязацельствы з актывамі Фонду ў адносінах да яго членаў, членаў органаў або супрацоўнікаў і асобаў, з якімі члены, члены органаў і супрацоўнікі Фонду знаходзяцца ў шлюбе, сумесным пражываньні альбо знаходзяцца ў прамой лініі сваяцтва, альбо пабочнага сваяцтва да другой ступені, альбо звязаныя з усынаўленьнем, альбо апекай, далей "сваякі"; -----

б) перадаваць актывы Фонду яго членам, членам органаў або супрацоўнікам і іх сваякам на іншых умовах, чым у адносінах да трэціх асобаў, у прыватнасці, калі перадача з'яўляецца бясплатнай альбо на ільготных умовах;  
-----

в) выкарыстоўваць актывы Фонду на карысьць членаў, членаў органаў альбо супрацоўнікаў і іх сваякоў на іншых умовах, чым у адносінах да трэціх асобаў, калі гэта выкарыстаньне не вынікае непасрэдна з устаноўленай статутам мэты. -----

4. Для забеспячэння бесперапыннасці працы Фонду, Кіраўніцтва можа прыняць рашэньне аб стварэньні

фінансавага рэзерву з даходаў Фонду, які пакрые выдаткі Фонду ў наступныя гады яго дзейнасці. Памер адлічэнняў для фінансавага рэзерву і яго памер вызначаюцца Кіраўніцтвам. -----

### **Разьдзел III**

### **ОРГАНЫ ФОНДУ**

#### **§ 10**

Органамі	Фонду	з'яўляюцца:
-----		
1)	Рада	Фонду;
-----		
2)	Кіраўніцтва	Фонду.
-----		

#### **§ 11**

1. Рада Фонду - гэта кантрольна-наглядны орган, паўнамоцтвы якога вынікаюць з палажэнняў Статута. -----

2. Члены Рады Фонду і яго Старшыня прызначаюцца і звальняюцца ундатарамі аднагалосным пісьмовым рашэннем, у адваротным выпадку несапраўдным. У выпадку, калі хто-небудзь з Фундатараў страціў дзеяздольнасць альбо памёр, прапаў без вестак альбо не змог прыняць рашэнне аб прызначэнні альбо звальненні члена Рады Фонду з-за доўгай адсутнасці, іншыя Фундатары могуць прыняць рашэнне без гэтага Фундатара. -----

3. Рада Фонду складаецца з 3 (трох) да 10 (дзесяці) членаў, уключаючы Старшыню Рады Фонду. -----

4. Палажэньне аб Радзе Фонду ствараецца Фундатарамі па  
 просьбе Рады Фонду.

-----

5. У выпадку зьмены складу Рады Фонду, прызначэньня новых членаў і іх звальненьня, выкарыстоўваецца п. 2 дадзенага Разьдзела, за дадаткам таго, што звальненьне члена Рады Фонду можа быць прынята іншымі членамі Рады Фонду аднагалосным рашэньнем. ----

6. Рада Фонду прызначаецца на пяцігадовы тэрмін, пры гэтым ёсьць магчымасьць перабраньня дадзенай асобы ў Раду Фонду. -----

7. Функцыі члена Рады Фонду і члена Кіраўніцтва Фонду не могуць быць аб'яднаны. Члены Рады фонду не могуць заключаць шлюб з членамі Кіраўніцтва, знаходзіцца ў сумесным пражываньні, сваяцтве, блізкасьці альбо службовай падначаленасьці. -----

8. Членамі Рады Фонду не могуць быць асобы асуджаныя канчатковым рашэньнем за наўмыснае злачынства, якое перасьледуецца паводле публічнага абвінавачваньня альбо падатковых правапарушэньняў.

-----

9. У выпадку, калі ўсе Фундатары страцілі дзяздольнасьць альбо памерлі, прапалі без вестак альбо не змаглі прыняць рашэньні па пытаннях, якія адносяцца да Фундараў з-за доўгатэрміновай адсутнасьці, Рада Фонду прымае рашэньні, адпаведныя Статуту, у межах кампетэнцыі Фундатараў.

-----

10. Кожны член Рады Фонду мае адзін голас на пасяджэньні Рады Фонду. Калі пры галасаваньні па рэзалюцыі Рады Фонду існуе роўная колькасьць галасоў "за" і "супраць", голас Старшыні Рады Фонду будзе мець перавагу.

-----



1. У паўнамоцтвы Рады Фонду ўваходзіць:

а) прызначэньне і вызваленьне ад пасады Прэзідэнта Кіраўніцтва Фонду (далей - Прэзідэнт) і іншых членаў Кіраўніцтва Фонду; -----

б) усталяваньне прынцыпаў аплаты працы членаў Кіраўніцтва Фонду; -----

в) прыняцьце і ацэнка справаздач Кіраўніцтва Фонду; -----

г) вызначэньне напрамкаў дзейнасьці Фонду; -----

д) ажыццяўленьне кантролю над дзейнасьцю Фонду; -----

е) падпісаньне кантрактаў ад імя Фонду з членамі Кіраўніцтва Фонду; -----

ё) падача Фундатарам заявы аб унясенні зьмяненняў у статут; -----

ж) зварот да Фундатару аб далучэньні або ліквідацыі Фонду.

2. Для выкананьня сваіх задач Рада Фонду мае права азнаёміцца з усімі дакументамі Фонду, можа прасіць Кіраўніцтва Фонда прадастаўляць справаздачы і тлумачэньні па ўсіх пытаннях, якія тычацца Фонду, а таксама праверыць актывы Фонду. Старшыня Рады Фонду або прызначаны ім член Рады Фонду мае права ўдзельнічаць у пасяджэньні Кіраўніцтва Фонду ў якасьці дарадцы. ---

3. Кампетэнцыя Рады Фонду, указаная ў п. 1 літ. е выконваецца Старшынёй Рады Фонду альбо членам Рады Фонду, упаўнаважаным Старшынёй Рады Фонду. -----

4. Рада Фонду зьбіраецца не радзей аднаго разу ў год. -----

5. Пасяджэньне Рады Фонду склікаецца Старшынёй Рады Фонду: ---

а) па просьбе хаця б аднаго Фундатара;  
-----

б) па просьбе прынамсі 2-х членаў Рады Фонду;  
-----

в) па просьбе Кіраўніцтва Фонду;  
-----

г) па ўласнай ініцыятыве.  
-----

### §13

1. Кіраўніцтва Фонду складаецца ад 2 (двух) да 5 (пяці) чалавек, уключаючы Прэзідэнта і членаў Кіраўніцтва Фонду.  
-----

2. Функцыя члена Кіраўніцтва можа выконвацца больш за адзін тэрмін.  
-----

3. Тэрмін паўнамоцтваў Кіраўніцтва складае 3 гады.  
-----

4. Члены Кіраўніцтва прызначаюцца і звальняюцца Радай Фонду ў адпаведнасці з пастановай.-----

5. Членства ў Кіраўніцтве спыняецца ў выніку:  
-----

а) падачы ў Раду Фонду пісьмовай заявы аб адстаўцы;  
-----

б) страты грамадзянскіх правоў у выніку асуджэння абгрунтаваным рашэннем суда за злачынства, учыненае наўмысна; -----

в) сьмерці члена Кіраўніцтва.  
-----

6. Кіраўніцтва цалкам або кожны з яго членаў можа быць адхілены Радай Фонду пастановай.

-----

7. У склад Кіраўніцтва можа быць прызначана асоба, якая:

-----

а) мае поўныя дзяржаўныя правы - не была пазбаўленая публічных правоў канчатковым рашэньнем Суда - і мае поўную прававую дзеяздольнасьць;

-----

б) не была асуджаная канчатковым рашэньнем за наўмыснае злачынства, якое перасьледуецца паводле публічнага абвінавачваньня альбо падатковае злачынства.

-----

#### §14

1. Кіраўніцтва кіруе дзейнасьцю Фонду і прадстаўляе яго звонку. ----

2. У паўнамоцтвы Кіраўніцтва ўваходзіць:

-----

а) кіраваньне паўсядзённай дзейнасьцю Фонду і яго фінансавай гаспадаркай;

-----

б) рэалізацыя статутных мэтаў;

-----

в) падрыхтоўка працоўных планаў і бюджэту;

-----

г) кіраваньне актывамі Фонду, у тым ліку прыняцьце рашэньня аб набыцьці і продажы Фондам нерухомай маёмасьці і іншых матэрыяльных сродкаў;

-----

д) прадстаўляць Фонд звонку;

-----

е) найм супрацоўнікаў і вызначэньне памеру іх узнагароды;

-----

ё) тэхнічнае абслугоўваньне Рады Фонду і захоўваньне яе дакументаў.

-----

## **§15**

1. Пасяджэньні Кіраўніцтва праводзяцца па меры неабходнасьці не радзей за адзін раз на квартал.

-----

2. Пасяджэньні Кіраўніцтва склікае Прэзідэнт, адпраўляючы інфармацыю пра дату па электроннай пошце, па тэлефоне, а калі гэта немагчыма замоўным лістом, па меншай меры за 10 дзён да запланаванага пасяджэньня.

-----

3. Аб правядзеньні пасяджэньня павінны быць праінфармаваны ўсе члены Кіраўніцтва.

-----

4. Кожны член Кіраўніцтва Фонду мае адзін голас на пасяджэньні Кіраўніцтва Фонду. Калі пры галасаваньні па рэзалюцыі Кіраўніцтва Фонду існуе аднолькавая колькасьць галасоў "за" і "супраць", перавагу мае голас Прэзідэнта Кіраўніцтва Фонду. -----

5. Кожны раз, калі ў Статуце гаворыцца пра пасяджэньне Кіраўніцтва, гэта таксама трэба разумець як зносіны членаў Кіраўніцтва з выкарыстаньнем відэаканфэрэнцый альбо іншых аўдыёвізуальных сродкаў дыстанцыйнай сувязі.

-----

6. Кожны раз, калі Статут спасылаецца на прыняцьце пастаноў Кіраўніцтва, гэта таксама трэба разумець як збор галасоў членаў Кіраўніцтва па электроннай пошце.

-----

## **§16**

1. Пасяджэньні ўсіх органаў Фонду пратакалююцца.  
-----

2. Пастановы ўсіх органаў Фонду прымаюцца простаі большасьцю галасоў пры наяўнасці больш за палову тых, хто мае права галасаваць. Пастановы прымаюцца пры адкрытым галасаваньні. Пастановы складаюцца ў пісьмовай форме, у адваротным выпадку з'яўляюцца несапраўднымі.  
-----

3. Па просьбе аднаго з членаў органа Фонду і ў асабістых пытаннях старшыня сходу прызначае тайнае галасаваньне.  
-----

4. Член органа Фонду, за якога прагаласавалі, мае права падаць свой пратэст да пратаколу з абгрунтаваньнем.  
-----

## **Разьдзел IV**

### **МЕТАД ПРАДСТАЎЛЕННЯ І ПРЫЦЯГНЕНЬНЯ АБАВЯЗКАЎ МАЁМАСНЫХ**

#### **§17**

Прэзідэнт, дзейнічаючы сумесна, па меншай меры, з адным членам Кіраўніцтва Фонду, альбо двума членамі Кіраўніцтва Фонду, якія дзейнічаюць сумесна, мае права рабіць заявы аб волевыяўленьні ад імя Фонду, у тым ліку па пытаннях, якія тычацца маёмасьці. -----

## **Разьдзел V**

### **ЭКАНАМІЧНАЯ ДЗЕЙНАСЬЦЬ ФОНДУ**

#### **§18**

1. Фонд вядзе гаспадарчую дзейнасьць пад назвай: Fundacja Białorusini w Łódzku.  
-----

2. Прадметам дзейнасьці Фонду з'яўляецца:

---

- 47.51.Z - Розьнічны продаж тэкстыльных вырабаў у спецыялізаваных крамах;

---

- 47.82.Z - Розьнічны продаж тэкстыльных вырабаў, адзеньня і абутку ў шапіках і на рынках;

---

- 47.89.Z - Розьнічны продаж іншай прадукцыі ў шапіках і на рынках;

---

- 47.91.Z - Розьнічны продаж па дамах праз пошту альбо праз Інтэрнэт;

---

- 47.99.Z - Іншы розьнічны продаж па-за крамамі, шапікамі і рынкамі;

---

- 55.20.Z - Установы турыстычнага і кароткатэрміновага пражыванья;

---

- 58.11.Z - Выданьне кніг;

---

- 58.14.Z - Выданьне часопісаў і іншай перыёдыкі;

---

- 69.10.Z - Юрыдычная дзейнасьць;

---

- 70.21.Z - Сувязі з грамадскасьцю (public relations) і камунікацыі;

- 78.10.Z - Дзейнасьць, зьвязаная з пошукам працоўных месцаў і працаўнікоў;

---

- 78.20.Z - Дзейнасьць агенстваў часовай занятасьці;

---

- 78.30.Z - Іншая дзейнасьць, зьвязаная з забесьпячэньнем працаўнікоў;

---

- 85.51.Z - Пазашкольныя формы спартыўнай адукацыі, а таксама спартыўна-аздараўленчай дзейнасці;  
-----

- 90.01.Z - Дзейнасць, звязаная з пастаноўкай мастацкіх сьпектакляў;  
-----

- 90.02.Z - Дзейнасць па падтрымцы пастаноўкі мастацкіх сьпектакляў;  
-----

- 90.04.Z - Дзейнасць культурных устаноў;  
-----

- 94.99.Z - Дзейнасць іншых членскіх арганізацый, якія нідзе не класіфікаваныя.-----  
-----

3. Фонд можа прымаць удзел і набываць акцыі ў камерцыйных кампаніях, у тым ліку ў кампаніях з удзелам замежных арганізацый, на ўмовах, вызначаных адпаведнымі правіламі. -----

4. Гаспадарчай дзейнасцю Фонду кіруе Прэзідэнт. -----

5. Фонд абавязаны атрымаць адпаведныя ліцэнзіі, дазволы альбо пагадненні на правядзеньне такіх відаў прадпрымальніцкай дзейнасці, прыняцьце альбо вядзеньне якіх у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам залежыць ад іх атрымання. Такая дзейнасць будзе ажыццяўляцца Фондам толькі пасля атрымання ліцэнзіі, дазволу альбо пагаднення.

## Разьдзел IV

### ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАСТАНОВЫ

#### §19

Зьмены ў Статут прымаюцца Радай Фонду па просьбе Фундатараў абсалютнай большасцю галасоў у прысутнасці

не менш за  $\frac{2}{3}$  членаў Рады Фонду.

---

## §20

1. Фонд можа аб'яднацца з іншым фондам для эфектыўнага дасягнення сваіх мэтаў .-----

2. Аб'яднаньне з іншым фондам не можа адбыцца, калі ў выніку можа істотна зьмяніцца мэта Фонду.

---

3. У пытаннях аб'яднаньня з іншым фондам рашэньні прымаюцца Фундатарамі абсалютнай большасьцю галасоў пры наяўнасьці па меншай меры паловы членаў, якія маюць права голасу. -----

## §21

1. Фонд ліквідуецца па дасягненьні мэт, дзеля якіх ён быў створаны, альбо пры вычарпаньні яго фінансавых рэсурсаў і маёмасьці. -----

2. Фундатары паведамляюць міністру замежных спраў аб ліквідацыі Фонду.

---

3. Рашэньні аб ліквідацыі Фонду прымаюцца Фундатарамі аднагалосным рашэньнем у пісьмовай форме дзеля сапраўднасьці.---

4. Ліквідатары Фонду прызначаюцца і звальняюцца Фундатарамі. --

5. Фінансавыя сродкі і маёмасьць, якія засталіся пасля ліквідацыі Фонду, могуць быць разьмеркаваны па рашэньні Фундатарай арганізацыям з падобнымі мэтамі, якія дзейнічаюць у Рэспубліцы Польшча.

---

## §22



Да пытаньняў, якія не рэгулююцца статутам, павінны прымяняцца палажэньні закона ад 6 красавіка 1984 года - аб фондах (Часопіс законаў 2018 года, пункт 1491).

-----